



## ПОЭЗИЯ В СПОРТЕ. В КОРЕЛИЧАХ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАТА ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО ЗВУЧАЛИ СТИХИ АДАМА МИЦКЕВИЧА

15.12.2018

Юныя спартсмены з Зельвы, Ваўкавыска, Навагрудка, Росі, Мінска і Карэліч сустрэліся 15 снежня ў раённым Цэнтры культуры і народнай творчасці на незвычайным мерапрыемстве — першых адкрытых спаборніцтвах клуба «Белы тыгр» па шотакан каратэ-до ў раздзелах ката ў гонар 220-годдзя Адама Міцкевіча, дзе паядналіся баявое мастацтва і паэзія.

Рабяты (усяго 30 чалавек) змагаліся за перамогу па-даросламу: на татамі выходзілі ўпэўнена і ў баявым настроі, а хваляванне пакідалі прысутным у зале родзічам. Нядзіўна, што судзейскай камісіі прыйшлося няпроста, бо кожнае выступленне было моцным і эфектным.

Радуе, што наш клуб «Белы тыгр» традыцыйна прадэманстраваў высокі ўзровень. Першае месца прынёс «тыгратам» **Ягор Сякач**, другое — **Кірыл Арцюх** і **Кірыл Куліцкі**, трэцяе — **Іван Баярэнка** і **Аляксандр Крапіўніцкі**. Таксама выдатна выступілі **Мацвей Абадзінскі**, **Мікалай Касцюк**, **Іван Несцер**, **Антон Дробыш** і **Аляксандр Барыла**, у іх — чацвёртыя месцы.

Сярод іншых клубаў у асабістым заліку месцы размеркаваліся наступным чынам: першае — **Ксенія Вайтчук** («Бассай», Ваўкавыск), **Аляксандр Толкач** («Айсберг», Мінск), **Яраслаў Нарута** («Канку», Рось), другое — **Арцём Салаў** («Фудосін», Зельва), **Данііл Мельгуй** («Айсберг», Мінск), трэцяе — **Дзяніс Пікулік** («Айсберг», Мінск). У камандным заліку «**белыя тыгратаы**» сталі трэцімі і чацвёртымі **ва ўзроставай катэгорыі 7-12 гадоў** (на першых прыступках п'едэсталу — прадстаўнікі мінскага клуба «Айсберг» разам з Яраславам Нарута з «Канку»).

А ў **старэйшай групе (9-13 гадоў)** яны заваявалі не толькі бронзу, але і срэбра, дзякуючы Кірылу Арцюху, Мікалаю Касцюку і Яраславу Кандрусіку (золата адышло да спартсменаў з клубаў «Бассай» і «Фудосін»).

У агульнакамандным заліку **карэліцкі «Белы тыгр»** стаў першым, на другім месцы — **«Айсберг»**, на трэцім — **«Канку»**. Запомніліся саборніцтвы не толькі ўдалымі выступленнямі, але і паэтычнай часткай. «Белыя тыграта» разам са сваім трэнерам **Аляксандрам Абадзінскім**, дырэктарам Карэліцкага РЦКіНТ **Наталляй Гароднік** і начальнікам аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама, старшынёй РА ГА «Беларускі саюз жанчын» **Інай Санчук** звярнуліся да творчасці Адама Міцкевіча і прадэкламавалі яго творы.

Марына КАЗЛОВІЧ. Фота аўтара

